

УДК 659.123.3+398.92(=161.3)

Я. Я. Іваноў

## АФАРЫСТЫЧНАЕ ВЫКАЗВАНИЕ ЯК МОЎНАЯ МАДЭЛЬ КРЫЛАТЫХ СЛОЎ

Іванов С. С. Афористичне висловлення як мовна модель крилатих слів.

Крилаті слова кваліфіковано як реальні й потенційні одиниці, протиставлені як узуальні й окажональні на підставі визначення поняття крилатості – спільній для них категорійної ознаки. Визначено основні властивості крилатих слів, як-от: модельованість й усталеність. Представлено типові структурно-семантичні моделі крилатих слів. Виявлено, що модель афористичного висловлення має високий ступінь продуктивності, адже це підтверджено її значним кількісним представленням у фондах крилатих слів різних мов (у сучасній білоруській літературній мові понад 30 %).

*Ключові слова:* афористичне висловлення, мовна модель, крилате слово, білоруська мова, російська мова.

Иванов Е. Е. Афористическое высказывание как языковая модель крылатых слов.

Крылатые слова квалифицированы как реальные и потенциальные единицы, которые противопоставлены как узульные и окказиональные на основании определения понятия крылатости как единого для них обеих категориального признака. Определены основные свойства крылатых слов – моделируемость и устойчивость. Выявлены основные структурно-семантические модели крылатых слов. Установлено, что модель афористического высказывания имеет высокую степень продуктивности, что подтверждено ее большой количественной представленностью в фондах крылатых слов различных языков (в современном белорусском литературном языке свыше 30%).

*Ключевые слова:* афористическое высказывание, языковая модель, крылатое слово, белорусский язык, русский язык.

Ivanov E. E. Aphoric Utterance as a Language Model of Winged Words.

Winged words were identified both as would-be and as objective language units that are contrasted as occasional and conventional. The main characteristics of winged words are language model and stability. Language model is determined by the formation of would-be winged word with the help of definite model of such language or speech units, which are characterized by stability (and / or reproducibility) of their structure. Stability is determined by the presence of unique link between all or the main would-be components of an winged word. This stability defines its reproducibility in speech (as a single quote or en-masse reproducible units) and its belonging to a particular type of free or stable units. The quality

of language model and stability of would-be winged words are closely linked with each other, which provides high degree of recurrence by native speakers and en-masse reproduction in speech of each would-be winged word.

The following main structural and semantic models of would-be winged words were found out: figurative word; non-figurative word; figurative combination of words; non-figurative combination of words; figurative expression; non-figurative expression; non-aphoristic figurative utterance; non-aphoristic non-figurative utterance; aphoristic figurative utterance; aphoristic non-figurative utterance. Each model has its own further differentiation according to the features of the structure and semantics, the degree of stability and idiomatic character, the implementation of poetic and rhetorical means and others. The model of aphoristic utterance has a very high degree of efficiency among other language models of would-be winged words. This fact is proved by the large quantitative index of its representation in the winged words stock in different languages (There are about 30% of aphoristic utterance in the winged words stock of the Modern Belarusian).

*Key words:* Aphoric Utterance, Language Model, Winged Word, Modern Belarusian, Modern Russian.

У фондах крылатых слоў сучасных беларускай і рускай моў заўважнае месца займаюць афарыстычныя адзінкі – такія выказванні, якія маюць сінтаксічную структуру, эквівалентную сказу, абагульнена-універсальнае значэнне (адлюстроўваюць нерэферэнтныя сувязі паміж цэлымі класамі неадзінковых рэалій) і характарызуюцца аўтасемантызмам (не патрабуюць для свайго разумення ніякага кантэксту) [1; 5; 6]. Аднак такія адзінкі звычайна ніяк спецыяльна не кваліфікуюцца (як мадэль крылатых слоў), не размяжоўваюцца з іншымі тыпамі крылатых слоў, асабна не апісваюцца і не даследуюцца.

Мэтай артыкула з'яўляецца вызначэнне афарыстычных выказванняў як адной з моўных мадэляў крылатых слоў на падставе кваліфікацыі паняцця крылатасці як лінгвістычнай катэгорыі, што ўласціва крылатым словам незалежна ад іх ужывання па-за аўтарскім кантэкстам, і паняцця мадэльянасці крылатых слоў у аўтарскім кантэксле.

Крылатыя слова, як вядома, з'яўляюцца гетэраморфнымі адзінкамі, якія вельмі складана, а ў многіх выпадках і немагчыма адназначна вызначыць як пэўны аб'ект і размежаваць на пэўныя класы паводле лінгвістычна аргументаваных крытэрыяў. Гэта вынікае з самой прыроды крылатых слоў, якія з'яўляюцца прымымі або трансфармаванымі цытатамі з разнастайных пісьмовых ці вусных тэкстаў. Таму ўсе найбольш значныя ў лінгвістычных адносінах кваліфікацыі і класіфікацыі крылатых слоў так ці інакш грунтуюцца на сувязі крылатай цытаты з яе тэкставай кропкай, што робіць

крылатыя слова адной з разнавіднасцей інтэртэкстаў і пакідае іх за межамі ўласна лінгвістыкі як немадэліруемыя з пункту погляду сістэмнай арганізацыі мовы слоўныя комплексы.

Калі ж паспрабаваць ігнарыраваць сувязь крылатых слоў з іх тэкставымі крыніцамі, то тады змяняеца або знікае (г. зн. страчвае унікальнасць) аб'ект вывучэння ў залежнасці ад таго ці іншага разумення паняцця крылатасці (у дачыненні або толькі да абмежаванай колькасці лексічных, фразеалагічных ці парэміялагічных адзінак, якія паводле паходжання ўзыходзяць да пэўных тэкставых крыніц, або да неабмежаванай колькасці пэўным чынам экспрэсійна, функцыянальна, стылістычна, генетычна і г. д. маркіраваных слоўных і звышслоўных адзінак, напрыклад, лацінізмаў у сучасных еўрапейскіх мовах).

Праблема кваліфікацыі і класіфікацыі крылатых слоў як уласна моўнага і, адпаведна, уласна лінгвістычнага аб'екта можа быць вырашана (у адным з магчымых кірункаў), калі звярнуцца да вызначэння паняцця крылатасці як лінгвістычнай катэгорыі (як той якасці або ўласцівасці, што адмяжоўвае крылатыя слова ад іншых адзінак яшчэ да таго моманту, пакуль яны пачалі ўжыванца па-за кантэкстам сваёй першакрыніцы, па-за аўтарскім маўленнем, да таго моманту, пакуль яны набылі або ім надалі статус «крылатых», а таксама як той якасці або ўласцівасці, што належыць крылатым словам як катэгорыі яшчэ да таго і незалежна ад таго моманту, пакуль яны пачалі асэнсоўвацца і кваліфікавацца спецыялістамі менавіта як «крылатыя» або як «некрылатыя»).

Прапанаваны падыход да вызначэння паняцця крылатасці істотна проціпастаўляеца акрэсленню крылатасці як дыферэнцыяльнай прыметы, паводле якой крылатыя слова і выразы адмяжоўваюцца ад іншых адзінак толькі будучы ўжо функцыянальна самастойнымі адзінкамі (як той якасці або ўласцівасці, што з'яўляеца ў крылатых слоў адначасова з набыццём імі або наданнем ім статуса «крылатых»).

Паводле вызначэння крылатасці як дыферэнцыяльнай прыметы асноўнымі якасцямі крылатых слоў з'яўляюцца шырокая ўжывальнасць у маўленні, агульнавядомасць, наяўнасць у свядомасць носьбітаў мовы асацыятыўнай сувязі з асобай аўтара, канкрэтнай тэкставай крыніцай ці ўвогуле літаратурай (літаратурным тэкстам). Аднак, слова ці выразы, ужыванне якіх яшчэ не выйшла за межы аўтарскага кантэксту, могуць успрымацца як патэнцыйна крылатыя, як ужо крылатыя або нават як ужо страціўшыя крылатасць, што не

можа быць вытлумачана разуменнем крылатасці толькі як дыферэнцыяльнай прыметы крылатых слоў толькі як ужо наяўных адзінак. Менавіта таму ў слоўніках і зборніках крылатых слоў вельмі часта можна сустрэць такія адзінкі, асацыятыўная сувязь якіх са сваёй першаўкрайніцай або яшчэ не набыла масавы харктар (абмежавана індывідуальным маўленнем) або ўжо яго страціла (у выніку фразеалагізацыі ці парэміялагізацыі), а таксама адзінкі, якія маюць розную ступень ужывальнасці ў маўленні (не ўсе ўжываюцца масава) і вядомасці (не ўсе вядомыя большасці носят бітаў мовы).

Калі разумець крылатасць як катэгарыяльнную прымету, то адзінкі, якія з'яўляюцца крылатымі, павінны валодаць ей незалежна ад свайго функцыянальнага статусу, г. зн. у аднолькавай ступені і як патэнцыйныя, і як рэальныя крылатыя слова. Менавіта крылатасць як катэгорыяльную прымету павінна дэтэрмінаваць (спараджаць) крылатасць як прымету дыферэнцыяльную. Інакш кажучы, не ўсе, а толькі пэўныя адзінкі ў аўтарскім маўленні валодаюць (патэнцыйна) якасцю крылатасці, а г. зн. маюць шанец стаць крылатымі – пачаць паўтарацца ў чужым маўленні і набыць масавы харктар узнаўлення і шырокую вядомасць (захаваўшы або страціўшы пры гэтым асацыятыўную сувязь са сваёй першаўкрайніцай). Патэнцыйныя крылатыя слова можна кваліфікаваць як аказіянальныя адзінкі ў процівагу рэальнym крылатым словам як адзінкам узуальным. У гэтым сэнсе можна меркаваць, што ўсе без выключэння фразеалагізмы і прыказкі, а таксама многія лексічныя адзінкі ў сваёй гісторыі прайшли абавязковую стадью крылатасці (нядоўгі або працяглы час успрымаліся носятівамі мовы як слова пэўнай асобы ці як слова з пэўнага тэксту).

Такое разуменне суадносін патэнцыйных і рэальных крылатых слоў, а таксама суадносін іх абодвух разам і ўсіх намінатыўных адзінак мовы (лексічных, фразеалагічных і парэміялагічных), дазваляе разглядаць крылатыя слова як частку (падсістэму) мноства (сістэмы) уласна знакавых адзінак мовы, у якой колькасць аказіянальных утварэнняў (патэнцыйных крылатых слоў) у шмат разоў перавышае колькасць узуальных адзінак (рэальных крылатых слоў), аднак моўныя механізмы спараджэння новых і ўзнаўлення гатовых крылатых слоў нічым прынцыпова не адрозніваюцца ад механізмаў спараджэння аказіянальных і ўзнаўлення ўзуальных лексічных, фразеалагічных і парэміялагічных адзінак (гэтыя механізмы з'яўляюцца не аднолькавымі, а ізаморфнымі).

Паводле асэнсавання крылатасці як катэгарыяльнай прыметы асноўнымі якасцямі крылатых слоў можна вызначыць мадэляванасць і ўстойлівасць (аблігаторныя ўзаемна дэтэрмінаваныя ўласцівасці), а таксама экспрэсійнасць і вытворнасць (факультатыўныя адасобленыя ўласцівасці).

Пад мадэляванасцю трэба разумець утварэнне патэнцыйнага крылатага слова паводле пэўнай мадэлі такіх моўных ці маўленчых адзінак, якія паводле сваёй структуры характарызуацца ўстойлівасцю (і / або ўзнаўляльнасцю). Гэта значыць, што сярод крылатых слоў не існуе адзінак, што былі б пабудаваны па структурна-семантычных мадэлях, якіх не было б рэалізавана раней у фондзе паэтычных ці рытарычных клішэ, ўстойлівых выразаў, прыказак, афарызмаў і г. д. дадзенай мовы (г. зн. што аказіянальнае ў крылатых словах абмежавана сферай намінацыі і спалучальнасці і не закранае сферу структурацыі моўных і маўленчых адзінак).

Пад ўстойлівасцю трэба разумець наяўнасць унікальной сувязі паміж усімі або асноўнымі кампанентамі патэнцыйнага крылатага слова, якая дэтэрмінуе яго ўзнаўляльнасць у маўленні (як разавай цытаты ці як масава ўзнаўляльнай адзінкі) і яго прыналежнасць да пэўнага тыпу свабодных ці ўстойлівых адзінак. Устойлівасць патэнцыйных крылатых слоў, як правіла, дэтэрмінуеца ѯдыматычнасцю на розных узроўнях (дэрывацыйным, лексічным, граматычным), што разумеца ў шырокім сэнсе як такое ўжыванне моўных знакаў, што спараджае асиметрию паміж зместамі кожнага паасобку і агульным зместам іх спалучэння ў межах пэўнай адзінкі.

Устойлівасць, як і мадэляванасць, – гэта абавязковая ўласцівасць патэнцыйных крылатых слоў (сярод крылатых слоў не існуе неўстойлівых адзінак). Якасці мадэляванасці і ўстойлівасці патэнцыйных крылатых словах жорстка звязаны паміж сабой, што забяспечвае высокую ступень верагоднасці паўтарэння носьбітамі мовы і масавага ўзнаўлення ў маўленні кожнай патэнцыйнай крылатай адзінкі. Зразумела, што зусім не кожная патэнцыйная крылатая адзінка абіраецца носьбітамі мовы для ўзнаўлення ў сваім маўленні, аднак сам па сабе такі выбар быў бы істотна абмежаваны або немагчымы, калі б у патэнцыйных крылатых слоў не існавалі такія ўзаемна дэтэрмінаваныя якасці, як мадэляванасць і ўстойлівасць.

Можна вылучыць наступныя асноўныя структурна-семантычныя мадэлі патэнцыйных крылатых слоў: вобразнае слова

(Гарлахвацкі; Собакевич), бязвобразнае слова (мужык-беларус; прозаседавшиеся; чудо-юдо), вобразнае спалучэнне слоў (свінтус грандыёзус; великий и ужасны; лебедь, рак и щука), бязвобразнае спалучэнне слоў (чарка і шкварка; искусство для искусства), вобразны выраз (дыпламаваны баран; плячысты на жывот; сена на асфальце; лебединая песня; человек в футляре), бязвобразны выраз (знак бяды; паміж пустак, балот беларускай зямлі; пачэсны пасад між народамі; государственная машина; гражданское мужество; грехи молодости), неафарыстычнае вобразнае выказванне (Да славы прагньяя, ды вузкія ў плячах; Левая рука не знает, что делает правая), неафарыстычнае выказванне (Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына; Вось такія дактары вымуць душу без пары; Кепска будзе; Грубо говоря, мягко выражаясь), афарыстычнае вобразнае выказванне (Аднак жа як свінню не кліч, яе заўсёды выдаесь лыч; Лес не сякуць языкамі; Хваробы лечачь і атрутамі; Ходить бывает склизко / По камешкам иным; Человек человеку волк), афарыстычнае бязвобразнае выказванне (Дум не скуеши ланцугамі; Трэба дома бываць часцей, / Трэба дома бываць не госцем; И жить хорошо, / И жизнь хороша; Смеяться, право, не грешино, / Над всем, что кажется смешно). Кожная з вызначаных структурна-семантычных мадэляў мае далейшую ўласную дыферэнцыяцыю паводле асаблівасцей структуры і семантыкі, ступені ўстойлівасці і ідыматычнасці, рэалізацыі паэтычных і рытарычных сродкаў і інш.

Трэба размяжкоўаць структурна-семантычныя мадэлі патэнцыйных і рэальных крылатых слоў, таму што ўзнаўляючыся па-за аўтарскім кантэкстам крылатыя слова могуць набываць вобразнасць, якой у іх не было ў першакрыніцы, а таксама відавмняцца. Так, выказванне *Цвёрда трymаўся юнак на дапросе ў творы А. Куляшова з'яўляецца бязвобразным* (мае прамы агульны сэнс і прамы сэнс асобных кампанентаў), аднак па-за творам ужываецца ўжо як вобразнае крылатае выказванне (у пераносным сэнсе ў дачыненні да таго, хто маўчиць, не хоча размаўляць, не адказвае на пытанні і да т. п.). Крылатае афарыстычнае выказванне *И на солнце бывают пятна паходзіць з паэмы «Россияда» (1779) расійскага паэта М. Хераскова*, у якой ужываецца ў іншай форме: *И в солнце, и в Луне есть темные места.*

Не кожная згаданая структурна-семантычная мадэль патэнцыяльных крылатых слоў адолькава прадуктыўная ў набыцці

імі крылатасці як дыферэнцыяльныя прыметы. Ступень прадуктыўнасці кожнай мадэлі, відаць, прама прапарцыянальная яе прадстаўленасці ў фондзе рэальных крылатых слоў дадзенай мовы.

Даволі значная колькасць рэальных крылатых слоў пабудавана па мадэлі афарыстычных выказванняў. Так, у крылатым фондзе сучаснай беларускай літаратурнай мовы [2; 3] налічваецца, паводле нашай ацэнкі, каля 30 % афарыстычных выказванняў [4], што сведчыць аб дастаткова высокай ступені прадуктыўнасці гэтай мадэлі крылатых слоў. Напрыклад, з уласна беларускіх літаратурных крыніц: *Калок свой мілейшы, як чужсяя клямкі* (Ф. Багушэвіч); *Няма таго, што раныш было; Проці цячэння зможа толькі жывое паплыць;* *Рунная пачала ўмее ў соты мёд сабраць і з горкіх кветак;* *Хваробы лечаць і атрутамі* (М. Багдановіч); *Вучыся, нябожса, вучэнне паможа;* *Кіньма сваркі і згадкі* (Я. Купала); *А парогі – прэч з дарогі;* *Жывуць на свеце людзі з буды, але не ўсе і не заўсюды;* *Назад не трыйдзе хваля тая, што з быстрай рэчкай утлывае;* *Хоць, праўда, хлеб ядуць і з буды, але не ўсе і не заўсюды* (Я. Колас); *Другі баран – ні «бэ», ні «мя», а любіць гучнае імя;* *Каб сонца засланіць – вушэй асліных мала;* *Малому веліччу быць хочацца заўсёды* (К. Крапіва); *Кожены чалавек – гэта цэлы свет* (К. Чорны); *Без чалавечнасці не будзе вечнасці* (П. Панчанка) і іш.

Усе крылатыя слова, якія спараджаюцца ў аўтарскім кантэксле па мадэлі афарыстычнага выказвання характарызуюцца высокай ступенню ўстойлівасцю сваіх кампанентаў і таму маюць надзвычай высокі шанец увайсці ў склад узнаўляльных адзінак.

Крылатыя слова можна разглядаць як патэнцыйныя і як рэальныя моўныя адзінкі, якія проціпастаўляюцца як аказіянальныя і ўзуальныя на падставе наяўнасці аднолькавай і іх уласцівасці крылатасці на падставе яе разумення як катэгарыяльных прыметы. Асноўнымі якасцямі крылатых слоў можна вызначыць мадэляванасць і ўстойлівасць (аблігаторныя ўзаемна дэтэрмінаваныя якасці), а таксама экспрэсіўнасць і вытворнасць (факультатыўныя адасобленыя якасці). Пад мадэляванасцю трэба разумець утварэнне патэнцыйнага крылатага слова паводле пэўнай мадэлі такіх моўных ці маўленчых адзінак, якія паводле сваёй структуры характарызуюцца ўстойлівасцю (і/або узнаўляльнасцю). Пад устойлівасцю трэба разумець наяўнасць унікальныя сувязі паміж усімі або асноўнымі кампанентамі патэнцыйнага крылатага слова, якая дэтэрмінуе яго узнаўляльнасць у маўленні (як разавай цытаты ці як масава узнаўляльной адзінкі) і яго

принадлежнасць да пэўнага тыпу свабодных ці ўстойлівых адзінак. Якасці мадэляванасці і ўстойлівасці патэнцыйных крылатых словах жорстка звязаны паміж сабой, што забяспечвае высокую ступень верагоднасці паўтарэння носьбітамі мовы і масавага ўзнаўлення ў маўленні кожнай патэнцыйнай крылатай адзінкі.

Можна вылучыць наступныя асноўныя структурна-семантычныя мадэлі патэнцыйных крылатых слоў: вобразнае слова; бязвобразнае слова; вобразнае спалучэнне слоў; бязвобразнае спалучэнне слоў; вобразны выраз; бязвобразны выраз; неафарыстычнае вобразнае выказванне; неафарыстычнае бязвобразнае выказванне; афарыстычнае вобразнае выказванне; афарыстычнае бязвобразнае выказванне. Кожная з мадэляў мае далейшую ўласную дыферэнцыяцыю паводле асаблівасцей структуры і семантыкі, ступені ўстойлівасці і ідыматычнасці, рэалізацыі паэтычных і рытарычных сродкаў і інш.

Мадэль афарыстычных выказванняў мае вельмі высокую ступень прадуктыўнасці сярод іншых мадэляў патэнцыйных крылатых слоў, што пацвярджаецца вялікім колькаснымі паказчыкамі яе прадстаўленасці ў фондзе рэальных крылатых слоў розных моў (у крылатым фондзе сучаснай беларускай літаратурнай мовы налічваецца каля 30 % афарыстычных выказванняў).

### Літаратура

1. Іваноў Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове : [манаграфія] / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 208 с.
2. Іваноў Я. Я. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : у 2 ч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – Ч. 1 : З іншамоўных (еўрапейскіх і амерыканскіх) крыніц XII–XX стст. / С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. – 136 с.
3. Іваноў Я. Я. Крылатыя выразы ў беларускай мове : тлумачальны слоўнік : у 2 ч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. – Ч. 2 : З рускамоўных літаратурных і фальклорных крыніц XII–XX стст. / С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў, В. В. Чэх. – 208 с.
4. Іваноў Я. Я. Крылатыя афарызымы ў беларускай мове: з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н. э. – XX ст. : тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 164 с.
5. Іваноў Я. Я. Праблема ўласна лінгвістычнага вызначэння паняцця «афарызм» / Я. Я. Іваноў // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та імя Я. Купалы. Сер. 3. Філагогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 1 (108). – С. 95–102.
6. Иванов Е. Е. Об основных типах афористических высказываний / Е. Е. Иванов // Веснік Магілёўскага дзярж. ун-та імя А. А. Куляшова. – 2009. – № 1 (32). – С. 126–132.

*Стаття набійшла до редакції 07.10.2017 р.*